

ПРАВАСЛУГА

ЧУМКА

НЕЗАМЕЖНЫ ЧАСОПІС
ПРАВАСЛУГАЕ МОНАДЗІ
МЕНСК

6'
95

Францыск
Скарыны

1490

1990



НАВІНЫ

+ Камісіяй па перакладу Бібліі на беларускую мову, створанай пры Экзархаце Беларускай Праваслаунае Царквы, падрыхтавана ужо да выдання Эвангельле ад Матфея. Гэта будзе першы навуковы пераклад Свяшчэннага Пісаньня на беларускую мову.

+ Святар а.Сергій Гардун, вядомы і як навуковец, мовазнаўца, прызначаны настаяцелям царквы у г.Слоніме, але ў семінарыі ён застанецца выкладаць беларускую мову і багаслоуе. Ягоныя пропаведзі на роднай мове цешаць сэрца кожнага, хто яго чуе.

+ У Менску група жыхароу з Чыжоукі /Завадзкі раён/ самастойна арганізавалася, знайшла архітэктара, сабрала гроши, неабходныя на першы час, з'яўрнулася ў Менскае Епархіяльнае Упраўленне і запрасіла Святара, каб арганізаваць прыход.

+ У Менску група студэнтаў з'яўрнулася да Ўладыкі Філарэта -- багаславіць Саюз праваслаунае моладзі.

+ У нядзелю, 29 ліпеня, у Менскім Кафедральным Саборы адбылася хіратонія епіскапа на Гомельскую Кафедру.

+ Намеснікам Жыровіцкага манастыра назначаны а.Гурый, а рэктарам семінарыі ігумен Канстанцін Гаранау /канд. багаслоуя, канд. мед. навук/.

+ ПРАВАСЛАУНЯ У ОКСФАРДЗЕ.

Першая праваслауная царква "Оксфордзе з'явілася у 1946 годзе у дому а. Мікалая Гіббеса /які да 1918 году быў настаунікам ангельская мовы у дзяцей цара Мікалая II/. Пасля съмерці а. Гіббеса у 1963 годзе хатнія царква была ліквідавана, а дакументы і рэчы сям'і Мікалая II перанесены у музей царскай сям'і, які існуе у Оксфордзе. З тых часоў, да 1969 году, праваслауная служба адбывалася у адным з дамоў, які належыў экumenічнаму цэнтру, што існуе пры СоунЛагвіг Road. Набажэнствы спраўлялі прыязджаячыя з Лондана святары, сярод якіх быў а. Васіль Осборн.

У канцы 60-х у экumenічных цэнтрах пры СоунЛагвіг Road пабудавана царква, адна зь сямі у Вялікай Брытаніі праваслауных святынь.

Новагабудаваная царква Св.Тройцы і была асьвяньчана у 1969 годзе. Да той царквы належаць дзьве парафіі -- грэцкая быв. Тройцы, што у юрисдыкцыі Патрыярха Канстанцінопальскага, і руская Дабравешчанія, што у юрисдыкцыі Патрыярха Маскоускага. Да парафіі грэцкай належыць каля 50-60 сямей, у асноўным грэцкага паходжання, а да парафіі рускай -- каля 100-120 чалавек, у асноўным, нашчадкаў эміграцыі 1917 году.

Літургія кожны першы тыдзень месячу вядзеца па-грэцку, царкоўнославянская мова -- на другі тыдзень, у трэці тыдзень кожнага месячу -- па-ангельску ... Літургія на Нараджэнне Хрыстова праудзіша два разы: грэцкі святкаваць па новым стылі, рускія -- па старым. Вялікоднай служба -- адзін раз, па старым стылі.

Акрамя гэтых дзіцюх парафій, у Оксфордзе ёсьць яшчэ адна -- сербская, падпарадкованая Сербскаму Патрыярхату. Набажэнствы праводзяцца ў мясцовай англіканскай царкве ў асобныя дні.

+ ПАРАФІІ БЕЛАРУСКІЯ У ВЯЛІКАЙ БРЫТАНІІ.

У Вялікай Брытаніі існуюць дзесяць беларускіх парафій. Сем зь іх належаць Беларускай Аутакефальнай Праваслауной Царкве /у Бірмінгеме, Брэйфордзе, Кэмбрый, Манчэсцеры, Ноттінгеме, Стэндвічы і Лондане/. Дзіве -- пад французскім Патрыярхата Канстанцінопальскага /у Лондане і Манчэсцеры/. Набажэнствы у тых парафіях адбываюцца ад гго разоў на месец да нават аднаго на трох месяцах /часцей за ўсё -- адзін раз на месец/. Толькі у парафіі Манчэсцера набажэнствы адбываюцца кожны тыдзень. Мова набажэнстваў папераменна -- беларуская і царкоўно-славянская, а у адной з парафій у Манчэсцеры раз у месец -- ангельская.



ГЮРІ ЦІКАВА.

Часам слатыкающа у друку зацемкі, што Скарына каталік, але на гэта няма конкретных доказаў. Досьледы паказалі, што за жыцьця Скарыны не было у Полацку ні воднай каталіцкай сьвятыні. Толькі у 1498 годзе манахі-бэрнардыны заложылі там манастыр, а у ХУ-ым стагодзьдзі у Полацку была лацінская кірха для нямецкай калоніі купцоў.

Ведаем з гісторыі, што Ягайла увёў каталіцкую веру у Вялікае Княства Літоўскае пачынаючы з Вільні пейкіх 120 гадоў да нараджэння Скарыны. Верагодна гэта пашыралася на Беларусі пад націскам Ягайлы і наступных польскіх каталіцкіх каралёў і каталіцкага клеру. Калі і як далёка зайдла гэтая вера у Полацк, мы ня ведаем. Але, як піша Януш Тазбір: "... у той час /1581/ у Полацкім ваяводзтве было толькі сем каталіцкіх сем'яў". /"Пётр Скарба", Варшава, 1962, с. 50/.

Было гэта пейкіх 75 гадоў пасля таго, як Скарына пачаў навуку у Кракаўскім універсytэце. Калі ва ўсім Полацкім ваяводзтве было толькі сем каталіцкіх шляхоцкіх сем'яў, то колькі магло іх быць у Полацку за малых гадоў Скарыны? Магчыма ніводнай каталіцкай сям'і.

Аднак, ня гледзячы на каталіцкае імя Скарыны - Францішак, дзейнасць яго гаворыць за тым, што па души быў ён праваслаўны. Ягонай друкарнай у Вільні апекаваліся і фінансавалі выдачу кнігаў праваслаўных - бургомістр Вільні Якуб Бабіч і райца Богдан Анкевіч. Кнігамі Скарыны карысталіся Праваслаўныя Брацтвы супраць наступу езуітаў. І хоць нідзе не сказана, каб Скарына прымаў удзел у спрэчках католікаў з праваслаўнымі, якія ў той час разгараліся, аднак у свой час вуніяцкі архімандрит Анастасі Сялява сказаў, што Скарыну "сам чорт навучы ерасі".

Згадваючы "Малую падарожную кніжку" Скарыны, В.Дэруга піша: "На падбору богаслужебных тэкстаў яна зьяўляецца праваслаўнай Псалтырай к аналагічным выданням нашых дзён. У тэксты ўключан праваслаўны Сымбаль веры /без каталіцкага філіокве/, малітвы "За праваслаўных хрысьціян", нідзе няма харектёрнага для каталіцкіх і вуніяцкіх малітаўных тэкстаў успамінаў Галавы Рымскай Царквы". /"Слово Божие для белорусского народа. К 470-летию издания Библии". Журнал Московской Патриархии", № 4. Москва, 1989, с. 71/.

Гэта ужо гаворыць, што Скарына ня мог быць католікам. У падуанскім дакумэнтце, пісаным на лацінскай мове, гаворыцца, што "... Францішак, сын Лукаша Скарыны з Полацка, русін..." /1512/. У той час русінамі называліся праваслаўныя, усходнія славяне. Але вуніятам Скарына ня мог быць, бо у той час вуніі як такой не было. Гэтыя факты гавораць дастаткова, што Скарына па сваёй веры быў праваслаўны.

Трэба памятаць, што у той час каталіцкай рэакцыі немагчыма было праваслаўнаму "схізматыку" папасці у каталіцкі універсytэт. Таму, па слоўах Петрушэускага, толькі пад маскай католіка Скарына мог дастасцца ў Кракаўскім університет, прыняўшы тыпова каталіцкае імя Францішак.

Што да імя Скарыны, дык мы маём і другое ягонае імя - Юры, якое першы раз зъявілася ў грамаце караля Жыгімonta ад 25 лістапада 1532 году, выданай у Кракаве на лацінскай мове. У ёй успамінаецца імя Юры, а фактычна Георгі побач Францішак. Але у 1925 годзе польскі гісторык Генрык Даумянскі палічыў устаноўлене імя "Георгі" за памылку перапішыка, які быўшам лацінскім словам "эгрэгіум" - выдатна, замяніў на грэцкае "Теогрі".

Для нас беларусаў ня так важна імя Скарыны і за яго ня варта спрачацца. Дастаткова ведаць ягонае прозывішча і месца пахоўжання, а што да ягонага сапраўднага імя, якое ён атрымаў у часе хрышчэння, мабыць, мы ніколі не даведаємся. Важна, што Скарына сын беларускай зямлі, беларус, які любіў свой край, свой народ і для іх прысьвяціў свае здабытые за граніцай веды.

Лондан, "ГОЛАС ЧАСУ". Царкоўна-грамадзкі часопіс.
1990 г., № 4/7, с. 5-6.



+

З ДУМАК ФРАНЦЫСКА ГЕОРГІЯ СКАРЫНЫ.

+ Не токмо для себя рождаемся на свет, но наиболее для служения общему благу.

+ ... то чинити иным всем, что самому любо ест от иных всех, и того не чинити иным, чего сам не хощеш от иных имети.

+ ... чинити добрыя дела и в них богатитесь.

+ Да совершен будет человек Божий и на всяко дело добро уготован.

+ Пснеже от прирождения звери, ходящие в пустыни, знают ямы своя; птицы, летающие по воздуху, ведают гнезда своя; рыбы, плывающие по морю и в реках, чують виры своя; пчелы и тым подобная боронять ульев своих, — тако ж и люди, где зродилися и ускормлены суть по Бозе, к тому месту великую ласку имают.

+ ... для посполитого доброго и размножения мудрости, умения, опатренності, разуму и науки приложил есм працу выложити книгу сею на рускій языке, елика бо прежде писана быша к нашему научению написана суть ...

+ Тако ж и мы, братия, не можем ли во великих послужити посполитому люду руского языка, сие малые книжки працы наше приносимо им.

+ И всякому человеку потребна чести, понеже ест зерцало жития нашего, лекарство душевное ... /аб чытаньні Бібліі/.

+ В сих притчах сокрыта мудрость, якобы моць в драгом камени, и яко злато в земли и ядро у вореху.

+

З ДУМАК АБ ФРАНЦЫСКУ ГЕОРГІ СКАРЫНЕ.

+ Творца беларускага і ўсходнеславянскага друкаванага пісьменства, гуманіст і асьветнік, ён адыграў вырашальную ролю ў развіцьці культурнага жыцця Беларусі XVI веку. Ен увасобіў арганічную ўсходнюю славянскую культуру, неад'емнай часткі культурнай спадчыны Эўропы.

/“Навіны ЮНЕСКА”, 1979, №4./

+ Менавіта дзякуючы выданьням Скарны, Беларусь стала першай у ліку ўсходнеславянскіх краін, якая далучылася да агульнага ходу развіцьця заходне-эўрапейскага друкарства ... моцна звязалася зь лепшымі традыцыямі ня толькі чэшскага, але таксама німецкага і італьянскага друкарскага мастацтва.

Мастацтвазнауца М.Шакаціхін.

+ Чалавек, які верну у сілу дабрыні і ўсё жыцьцё змагаўся за перамогу гэтай сілы ... Усё жыцьцё ён барав із людзей ад духоўнай і фізічнай съмерці

Уладзімір Каракевіч.

+ Як пралескі ў вясновую пору, кожнае слова съятое квітніцець. І ня дзіва, бо любасць кавала гэту творчую, шчырую працу.

Зьмітрок Бядуля — пра Біблію Скарны

+ Польска квітнет лациною, Литва квітнет русчизною.

Ян Казімір Пашкевіч, 1621 г.

+ Скарну сам чорт навучнӯ ерасі.

Вуніяцкі архімандрит Анастасі Сялява.



ДУХОЧНЫЯ СЫПЕВЫ

Кант пачатку 18 ст., нея-
домы беларускі аўтар.

I. Вижу Тя на кресте распята, Иисусе, висяча.
Каля Тя сердца, ах, мой Боже, не восплачутся зряща?
На страшном позориши света
Убитый в тридцать три лета
За грехи всего мира. II. От верху Божественной Главы

Пресвятейшее Тело
Доброты ни вида не имать, уязвленное зелё
Гвоздьми же руце, также нозе,
Острыми пробитые сквозе,
Кровию истеклия.

III. Кошием сердце прободено, излия
кровь и воду
Неблагодарному Ти человеческому роду.
Поелику, наг быв распятый,
Ничего больше не мог дати
Распинателям своим. IV. Дух Свой ко Отцу отославши, приклонил

долу Главу,
И устранил тем на все веки дьявольскую
отраву;

V. Отверстия гвоздями, раны Твои
к небу взывают,
И двери милосердия для нас, грешных,
отверзают:
Токмо кто начнёт к Тебе зretи,
Изволишь Себе примирити
И приемлешь кающихся.

Да покров в наветах имеем,
В крови спасение обретаем
От козней дьявольских. VI. По толикой Твоей милости возрыдаю аз иныне,

Даруй и мне прибежище к Тебе,
яко Магдалине,
Даждь слезы, да плачутся вскоре,
А сердце к Тебе имам горе
И вижду Тя на веки.

ПАДЛІЙЦЕ

"... Праз увесы крывавы волыт вякоу мінулых — сам выбар шляху пера-
утварэння павінен быць цяпер мягчэйшы й глыбейшы: мы навучыліся ужо,
што фізічным зруйнаваннем дзяржау, што гвалтоўні пераваротамі адкрыва-
еца шлях на съветную будучы-
гвалт. Што калі й суджаны нам
яны павінны быць рэвалюцыямі
вай, якую нам яшчэ трэба ад-
дзісь".



нію, а у пагібелі горшую, у горы
наперадзе рэвалюцыі ратунку, то
маральнімі, нейкай новаю зъя-
крыць, разгледзець і спраў-
Аляксандр Салжанін.

ДА 500-ГОДЗЯ ГЕОРГІЯ ФРАНЦУСКА СКАРЫНЫ

Быць меўся доктарам для цела,
А стаўся доктарам душы.

Максім Лужанін.

У вельмі складаных умовах Скарына, у надзвычай кароткі тэрмін — 1517-1525, выдау Псалтыр і яшчэ 22 кнігі Старога Запавету /"Біблія руска"/ — у Празе; "Апостал", "Малую падарожную кніжыцу" — у Вільні. І калі улічлі пераклад, складаную і вельмі працаёмкую тэхніку гравюры на дрэве, стварэнье ілюстраций, напісаныне "Прадмоу"-тлумачэння да кожнай "нігі Бібліі і сам працэс друку на ручных друкавальных прыладах, адчуваеш усю грандыёзнасць" ягонага подзвігу. Нам нават цяжка ўявіць, як можна зрабіць такое — і на ўзоруні найвышых дасягненняў тагачаснага заходняга кнігадруку! Але "што немагчыма чалавеку, магчыма Богу". Божай Воляю дадзенча было Беларусі мець гэтыя кнігі — як ратунак духоўны у цяжкія часы. Вялікі талент і энергія былі дадзеныя слаўнаму сыну Полацка, каб несьці духоўную асьвету свайму народу, каб кожная душа віратавалася праз любоу Хрыстову, мір і згоду, каб съвяціла Слова лагоды і міралюбнасці ўсім нам — людзям розных канфесій і съветаглядаў.

У час юбілея, які адзначаецца ўсім чалавецтвам па ра шэнню ЮНЕСКА, ёсьць шмат чаго пачытаць пра доктара Скарыну. Мы-ж з'вернемся да бібліёграфа і скарыназнауцы В.Н.Дышневіч — дасьледчыцы тэмы: "Скарына і праваслаўная усходнеславянская традыція", — каб яна падзялілася меркаваньямі аб тым, што асабліва цікавіць наших чытачоў:

СКАРЫНА І ДУМКА ПРАВАСЛАЎНАЯ.

— Сапрауды, кнігі Скарыны цесна звязаныя са старожытнымі Хрысціянскімі традыцыямі, што склаліся ў Беларусі ў рэчышчы Праваслаўя і ўжо у XII стагоддзі далі цудоўны плён у асьветніцкай дзеянасці і гуменьні Полацкай Еуфрасінні і "златауста зямлі Рускай" Кірылы Тураускага. Традыцыі вельмі багатыя, звязаныя праз Хрышчэнне Русі з надзвычай высокай культурай Візантыі, Хрысціянскага Усходу. І усе гэтыя духоўныя скарбы беларускі вучоны не толькі добра выдаў, але і самааддана несія свайму народу.

У той час, як Захад, захоплены ідэямі Рэнесансу, выдаваў съвецкія творы античных аўтараў, вельмі зацята і ваяўніча займаўся реформацией Каталіцкай Царквы, жорстка вырашаў свае палітычныя і канфесійныя праblems, Скарына звязаны да Хрысціянскіх першакрыніц і выдаў для свайго народа асноўнае — Біблію. Пасыпеу выдаць толькі кнігі Старога Запавету, але дадаў да кожнай зь іх ігудоўны "Прадмовы", напісаныя з пазіцыі глубокага разумення Эвангельскіх ідэалаў любові і мільсэрднасці. Як добры лекар, доктар Скарына вызначыў галоўнае для духоўнага здароўя чалавека і з уважлівасцю добра га пастыра давёў да "людзі паспалітага", як трэба жыць па Запавету любові Христовай, як выратаваць душу сваю. Выратаваныя душы чалавечай і душы народу ад скону — галоўнае для Скарыны асьветніка. Для гэтага ён широка выкарыстоўвае ў сваіх прадмовах тэксты Эвангельскія, пасланы і Апосталау, асабліва Ап.Паулы, творы Усходніх Святых айдоў, Старазапаветных прарокаў. Для гэтага стварае свае тлумачэнні, выкарыстоўвае новае кнігадрукаванье, щудоўна упрыгожвае свае кнігі, узбагачае ілюстрацыямі, каб люд "чучы мог лепей разметі". Ён добра ведае і актыўна выкарыстоўвае навукова-технічныя дасягненні Захаду, але асноўны падмурок для яго — духоўныя традыцыі свайго народа. Пяць вякоў Праваслаўной традыцыі, над якой пачалі зборыца хвары і наслунаага ўціску: ужо называюць праъваслаўных у каралеўскіх граматах "схізматыкамі", а храмы іх — "сінагогамі", ды і юрархі праваслаўных маюць тых правоу, што каталіцкія, моцна звязаныя з уладай Каталіцкага караля і Вялікага князя. Скарына, мусіць, добра адчуваў намеры заходніх дзеячоў і туў небясьпеку, што несла народу жорсткая мікканфесійная барацьба. Калі зараз чытаеш кнігі Скарыны, адчуваеш іх своеасаблівый "экуменізм" імкненне да усеагульнай еднасці духоўнай, што нарадзілася у адзінай купелі Хрышчэння. Скарына і сёньня звязана ўсіх беларусаў — да хрысціян усіх канфесій, да іншагаща і на іншім — Словамі Христа! "Любіце друг друга!"



Але ў свой час кнігі ягоныя былі, безумоуна, зъверненая да праваслаўных. Аб гэтым съведчаць самыя тэксты іх: у "Прадмовах" ужыты агульна-хрысціянскія дагматы /да падзелу Царквы у 1054 г./, няма адгалоскаў пазнейшых каталіцкіх дагмату, у "Малой падарожнай кніжыцы" надрукаваны праваслаўны "Сімвал веры" /без каталіцкай "філіокві"/, "Святыцы" /каляндар/ зъ імёнамі праваслаўных святых, у малітвах няма абавязковага для каталікоу упамінанья Папы Рымскага, затое ёсьць малітвы "за праваслаўных хрысціян", скрынінскія акафісты, складзеныя па праваслаўной візантыйской традыцыі Усходняй Царквы, таксама як і падзел тэксту на кафізмы у "Псалтыры" і на тунасьць "зачал" у "Апостале" і г.д. Ды і сама Біблія друкалася асобнымі кнігамі, выбарачна /а ня строга па канону, як на Захадзе/, як гэта здаўна рабілі перапісчыкі кніг у праваслаўных манастырах, даючы перавагу найбольш патрэбным кнігам, ды і сама ідэя перакладу на родную мову ідзе ад часоу Кірылы і Мяфодзія, якіх на пераклад Святога Пісаныя і багаслужебных кніг на славянскую мову багаславіла Усходняя Царква Візантыі. Наогул, ідэя толькі трох моў для Святога Пісаныя /старарабрайскай, грэцкай і латыні/ — заходняя, лацінская.

Треба сказаць, што, напэўна-ж, Першасвятар Праваслаўной Царквы у Вялікім Княстве Літоускім Мітрапаліт Кіеўскі і Літоўскі Іосіф III, які у час Скарыны меў раздзэнцыю у Вільні, а датуль бы Архіепіскапам Полацкім, ведаў аб кнігах, што выдаваў Скарына для яго пастын, і да таго-ж Скарыну цапамагалі выдаваць кнігі — праваслаўныя, мяркуюць, што і друкарня ягоная была на зямлі праваслаўнага брацтва. Треба, мусіць, задумацца і над тым, чаму як раз са смерцю Іосіфа III спынілася выдавецкая дзейнасць Скарыны у Вільні: ён мусіў эміграваць у Прагу. Вельмі уплывовы Каталіцкі Біскуп Ян, сын караля Іагімона У /што надзвычай востра ставіўся да праваслаўных/. Скарыну, відаць, не падтримаў... На гэта звязану увагу яшчэ у 1978 г. прататэрыяль Міхаіл Уляхін, але і зараз нашыя дасьледчыкі занадта захапляюцца арнентацияй на Захад, імям Францішк. Треба, мусіць, усім нам паглядзець і на Уход, пачытаць матэрыялы царкоўнай гісторыі, больш увагі звязану на выкарыстаныне беларускім асьветнікам духоуна-рэлігійных традыций свайг' народу.

На Праваслаўную арнентацию выданыя Скарыны звязталі увагу такія вядомыя дарэвалюцыйныя дасьледчыкі, як Вікторау, Уладзімірау, акад. Карскі, у наш час — вядомы чэшскі скринарназнауць Флароускі.

НАСІНФОРМЮЦЬ

+ "Артадокс Нес", №3, 1989: У праваслаўнай царкве у Сецльцах /Польша/ хуліганы выбілі 100 штоб у вокнах і зламалі дарагі крыж на царкве. Уламіліся у шалаш і укралі будаунічы матэрыял. Паліцыя не знайшла вінаватых, хоць былі пакінуты съяды.

+ "Ніва", 4.02.1990: Ноччу 16-17 студзеня г.г. на праваслаўных моліках прыходу Св. Іаана у Варшаве /квартал Воля/ невядомыя злачынцы зьнішчылі 52 надмагільных помнікі і 10 крыжоў..., а ноччу 17-18 студзеня злачынцы вярнуліся, каб працягваць справу зьнішчэння. Было зьнішчана яшчэ 20 помнікаў і 4 крыжы... Агульная шкода ацэньваецца на 50 мільёнаў злотых.

+ На Вялікі чацвер спалілі царкву у Нарве /Польша/ і пасеклі ікону капліцы Крыніцкай, калі Гайнаукі.

+ Перад фестам з нагоды юбілею Грунвальдской бітвы, які адбываўся у сярэдзіне ліпеня, каталіцкія фанатыкі спалілі адну з праваслаўных сівятынія беларусаў у Польшчы — старадауную драўляную царкву на сівятоі Гары Грабарцы. На гэты раз злачынцы затрыманы.

+ "Індэпэндэнт", 28 сінэктні 1989: Вуніяты /каталікі усходняга абраду/ урываша ў праваслаўную цэркву у часе багаслужбау, парушаюць сівяту літургію і дамагаюць, каб ім аддалі крамы... Яны акружылі дом праваслаўнага архіепіскапа і крычэлі: "Даць нам Макария, мы яго укрыхуем на плечы!"

+ 6 жніўня адбудзеца сумеснае заседанне юр'янаўства ў Чырвоным касьцёле Менска а.Аляксандра Надсона і заседанне юр'янаўства ў Чырвонім касьцёле Вуніяцкага біскупа са Львоўшчыны

СА СПАДЧЫНЫ +

Съв. Кірыл Тураускі.

МАЛГТВА ДА СЪЯТОЙ ТРОЙЦЫ.

Тваёю моцай і я моцны стану --
Айца і Сына і Духа Святога --
Тройцу адзіну, калі у неба
гляну,
Хваліці буду Стварыцеля Бога.

Будзь слава Богу --
 у Тройцы ўсемагутнай
І жыватворчай, вечнай назаусёды,
І нераздзельнай і адзінасутнай --
у Божай моцы --
 знак любові згоды.

Амінь.

УРЫВАК З "МАЛІЕБНАГА КАНОНУ".

Пераклад на сучасную беларускую мову Язэпа Германовіча.

Цзень добры, паважаны чытач!

Бянтэжыць мяне, што на развіцьцё сітуацыі у Беларусі шмат хто глядзіць аднабакова, хоць Вышэй Ві ўжо прачыталі меркаваньне Салжаніцына, ць у цэрквах . . .

ГЛАС РЕДАКТОРА

Беларусі шмат хто глядзіць аднабакова, хоць
нібыта і з "розных бакоў". Вышэй Вы ужо прачыталі меркаванье Салжаніцына,
але аб гэтым дауно ужо кажуць у цэрквях ...
Лета 1917... "Чырвонае кола" яшчэ не пераехала ўсіх нас... Але съвяты
засыцерагаюць: "... Радзіма гіне... таму прычынай бездань нашага духоўнага
падзен'ня, спусташэн'не сэрца... Сумленьне народнае затуманене супраці-
нымі Хрысьціянству вучэн'ямі, творацца нечуваныя блузънерствы... Захоп
чужога добра абвяшчаецца дазволеным... Насоўваеца жах міжусобнай вайны...
Адумайцесь, адкіньце вашу ўзаемную нянявісьць і ўнутраныя згады... Успом-
ніце засыцерагальныя слова Грашечы Христова: "Ужо й сякіра пры корані
дразу ляжыць: усякае дрэва, што не прыносіць добрата плёну, съсяжаюць ды
кідаюць у агонь". /Лук.3,9/. Не давядзіце Радзіму да гвалту і да ганесна-
га канцу". /Са звароту Сабору Праваслаўнае Царквы ад 24 жніўня 1917 г./

Лета 1990 і падобнае, і непадобнае да тога, далёкага. "Мя-ж братаза-
бойня нянавісьць, блузънерства... / як "Нагавіцы съятога Георгія" паводле
Альба Росікі; і яшчэ дадам для аўтараў перадачы, што не у апенню чаргу
дзякуючы Уладыку Філарэту ідуць сёньня богослужбы у Чырвоным касьцёле, за
што Рымскі Папа сказаў "Дзякуй!" нашаму Уладыку пры сустрачы іх у Рыме.../
Дзеля нашага збавенія, збавенія Беларусі трэба кожнаму з нас пераадоль-
ваць спакусу нянавісьці, спакусу блузънерства.

Рэдактар Ігар Котау /Страцілат/.
Мастак Кастусь Прашковіч /Якау/.
Наклад 10 000. Калі Вы захо-
чапе атрымліць наступныя ці па-



-пярэднія нумары "ПРАВАСЛАУНЕ ДУМКІ", заяўкі дасылайце на ад-
- рэсу: 220088, Менск-88,
п.с. №7.